

*Історія*  
АГЛЯД НАЦЫЯНАЛЬНАГА СКЛАДУ НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСІ

*Modern History Archives  
Belarusian National History  
Archives*  
F/21 sprava N 35

у БССР на 1979 г.:

Беларусаў.....	7 567 955 чал.
Расейцаў.....	1 134 117 чал.
Полякаў.....	403 520 чал.
Украінцаў.....	230 985 чал.
Жыдоў.....	135 563 чал.
Цыганоў.....	19 021 чал.
Татараў.....	10 031 чал.
Літоўцаў.....	6 993 чал.
Малдаван.....	2 923 чал.
Армян.....	2 751 чал.
Азербайджанцаў.....	2 654 чал.
Латышоў.....	2 617 чал.
Узбекаў.....	2 333 чал.
Грузін.....	1 659 чал.
Казахаў.....	1 355 чал.
Эстонцаў.....	752 чал.
Кіргізаў.....	458 чал.
Таджыкаў.....	383 чал.
Туркменаў.....	170 чал.

---

### Украінцы

Пайшлі ад зліця славянскіх племёнаў са скіфскімі племёнамі. Асобныя працтваўнікі гэтай нацыі пражывалі на тэрыторыі Беларусі з XIУ ст., бо з гэтага часу ўваходзілі ў склад адной з беларусамі дзяржавы — Вялікага Княства Літоўскага. У XУІІ - XУІІІ ст. узникові пасяленні украінцаў — выхадцаў з Валыні, а таксама казакаў. Гэтыя перасяленні былі выкліканыя жахамі вайны на Украіне. Другое масавае перасяленне украінцаў на Беларусь адбылося ў 30 - х г.г. XX ст., калі ў выніку колектывізацыі і не-

ураджаю Украіну апанаваў голад. Трэцяя партыя перасяленцаў прыпадае на пасляваенныя гады.

Зараз украінцаў на Беларусі -- 230 985 чал. /перапіс 1979 г./, пераважная большасць з іх жыве ў гарадах. Украінцы на тэрыторыі Беларусі досыць хутка асімілююцца расейцамі. Ужо зараз 60 % украінцаў на Беларусі лічаць роднай расейскую мову.

### Латышы

Нація склалася з некалькіх балцкіх плямёнаў. На Беларусі 2617 латышоў /перапіс 1979 г./, з іх 65 % жыве ў гарадах.

Сувязі беларусаў і латышоў маюць даўнія традыцыі. Яшчэ ў XIII ст. жыхары Полацкага княства разам з латгаламі і іншымі плямёнамі змагаліся супраць нямецкіх рыцараў. У 1897 г. на Беларусі жылі аносна шматлікія групы латышоў /каля 2 тыс. чал./.

У наш час нашчадкі латышоў на Беларусі амаль цалкам асімільяваліся. У Віцебскай вобласці засталося некалькі вёсак, жыхары якіх захавалі сваю мову, хоць у абыходку карыстаюцца беларускай і расейскай мовамі. Эмігранты з Латвійскай ССР захоўваюць тыя ці іншыя нацыянальныя рысы.

### Літоўцы

Гістарычная назва -- Жмудзь. На Беларусі зараз 6 933 літоўца /перапіс 1979 г./, каля 41 % з іх жыве ў гарадах. З XIII па XVII ст. уваходзілі ў склад беларускай дзяржавы -- Вялікага Княства Літоўскага. У 1897 г. на Беларусі было каля 30 тыс. літоўцаў. У наш час яны асімільяваліся. Кампактныя групы літоўскага насельніцтва захаваліся ў Астрэвецкім, Браслаўскім і Воранаўскім раёнах. Эмігранты з Літоўскай ССР захоўваюць родную мову і нацыянальную свядомасць.

### Татары

Першыя татары былі запрошаныя ў Вялікае Княства Літоўскае з Залатой Арды і Крыма ў канцы ХІУ - пачатку ХІІІ ст. на вайсковую

службу і залічаныя ў саслоўе феадалаў /татары – шляхта, татары – казакі/. Значную частку татар складалі ваеннопалонныя, якія з канца ХУІІІ ст. у асноўным перасяліліся ў гарады і мястэчкі, дзе ўтворылі Татарскія вуліцы, Татарскія канцы /у Менску – Татарскую слабаду/. Да пачатку ХХ ст. татары збераглі прыкметныя этнічныя асаблівасці /у адзенні, стравах, абрадах/, рэлігію /іслам/, аднак большасць з іх перайшлі на беларускую мову /пачынаючи з ХУІІІ Своеасаблівай з"явай культуры татар на Беларусі былі кітабы – рэлігійныя кнігі на беларускай мове, напісаныя арабскай графікай.

Зараз татар на беларусі 10 031 чал. /перапіс 1979 г./, з іх больш за 82 % жыве ў гарадах. Найбольш трывала захоўваюць родную мову /татарскую/ эмігранты з татарскай АССР – яны складаюць 20 % ад усёй колькасці татар на Беларусі. Лічаць роднай мовай расейскую – 60 %, беларускую – 20 % татар. Нягледзячы на страту мовы, татары захавалі моцную свядомасць сваёй нацыянальнай прынадлежнасці, чаму спрыяе іх вялікая расавая адметнасць.

### Цыганы

Выходцы з Індыі. Упершыню цыганы згадваюцца ў Пярсідскіх лепапісах сярэдзіны X ст. /там яны завуцца -- зоты/, дзе ім даецца наступная харектарыстыка: "Добрая музыкі, якія не хочуць займацца земляробствам, схільныя да залацужніцтва, не праpusкаюць выпадку скапіць тое, што кепска ляжыць."

У канцы ХУ ст. цыганы з"явіліся на Беларусі, куды яны прыйшли з Польшчы. Тут яны вялі вандроўнае жыццё, выступалі на кірмашах з песнямі і танцамі, займаліся крадзяжамі, часткова рамёствамі. У часы другой сусветнай вайны былі ў значнай ступені вынішчаны.

Зараз цыганоў на Беларусі – 19 021 чал. /перапіс 1979 г./, з іх больш за 80 % жыве ў гарадах. Як і раней, яны вельмі непрыхільна ставяцца да сумленнай працы. Пераважная большасць цыганоў займаеца спекуляцыяй /хочь не грэбуюць і крадзяжом/. Злачынцаў

сярод цыганоў -- 40 % ад усёй іх колькасці /тыя, што былі прыцягнутыя да ўгалоўнай адказнасці/. Гэта нашмат больш, чым у астатніх нацыях, якія пражываюць на Беларусі.

Цыганы вызначаюцца вельмі моцнай нацыянальнай згуртаванасцю, не паддаюцца асіміляцыі. Каля 98 % цыганоў у сваім этнічным асяроддзі карыстаюцца роднай мовай.

### Палякі

Як нацыя склаліся ў выніку змяшэння славянскіх племёнаў з нямецкімі каланістамі.

Першыя пасяленні палякаў на Беларусі вядомыя з XII ст.

Пасля Люблінскай вуніі 1569 г., калі Вялікае Княства Літоўскае ўвайшло ў федэратыўную дзяржаву Рэч Паспаліту, Беларусь апынулася пад польскім упрыгожваннем. Асіміляцыі ў першую чаргу паддаваліся шляхта і паны. Яны пакідалі сваю беларускую мову і прыimalі католіцтва. Перадавы атрад польскіх захопнікаў -- езуіты -- перацягнулі на свой бок каралей Рэчы Паспалітай і пры іх дапамозе яшчэ больш узмацнілі польска-каталіцкі наступ на Беларусь. Палякі тапілі ў крыві любы выбух незадаволенасці беларускіх сялян і патрыятычных слаёў шляхты. У 1697 г. польскі сойм прыняў пастанову, якая забараняла ўжываць беларускую мову ва ўрадах, судах і ўсіх урадавых установах як у справаводстве, так і ў карэспандэнцыі. У выніку гэтай паланізтарскай палітыкі беларускія магнаты і шляхта перайшлі ў каталіцкую веру і змянілі сваё ~~кіхілікіе~~ <sup>этнічнае</sup> савызначэнне. У 1897 г. на Беларусі сябе лічылі палякамі ўжо 140 тыс. чалавек.

Пасля заходу Заходняй Беларусі Польшчай у 1921 г., там быў уведзены жорсткі акупacyjны ражым. Палякі ставілі на мэце выкарданіць у свядомасці беларускага народа пачуще нацыянальнай горнасці, каб падарваць яго змаганне за незалежнасць. З першых дзён заходу края палякі пачалі зачыняць беларускія школы, якіх у 1918-1919 г.г. сіламі грамадскасці было адчынена каля 350. У 1925 г.

засталося ўсяго 4 школы. У 1938-39 навучальным годзе ў Захаднай Беларусі не было ніводнай беларускай школы. У дзяржаўных установах забаранялася карыстацца беларускай мовай, беларусы на службу не браліся, зачыняліся беларускія клубы, бібліятэкі, хаты - чытальні. Беларускія газеты канфіскоўвалі і зачынялі. Абвешчаная канстытуцыяй 1921 г. свабода слова, друку, сходаў, саюзаў, на спрэправе ўсё існавалі. Панавалі свавольства і здзекі над насельніцтвам. У турмах пакутвалі тысячи палітвязняў. У 1934 г. у мястэчку Бяро-за-Картузская быў створаны канцэнтрацыйны лагер. Людзей зняволівалі без следства і суда, на падставе прапаноў мясцовай адміністрацыі, часта на неабмежаваны тэрмін. Б-К лагер вызначаўся жорсткім ражымам. Сістэмай здзекаў і бяссэнсавай муштры адміністрацыя імкнулася зламаць волю вязняў, давесці іх да фізічнай і маральнай знямогі. Усяго ў Бяро-Картузскім лагеры пры паляках "пабывала" больш за 200 тыс. чалавек. Каля паловы так і не выйшла з ягоных сцен.

На Беларусь з 1920 г. пачалі перасялянца ваенныя і цывільныя каланісты з цэнтральных раёнаў Польшчы, т.зв., асаднікі. Яны атрымлівалі тут участкі ~~асады~~ -- адкуль і назва / па 15 - 45 га, крэдыты. Да 1939 г. на Захаднью Беларусь было пераселена каля 9тыс асаднікаў. Яны былі аб'яднаныя ў Польскі саюз ускраін, эксплуатавалі мясцове насельніцтва, падтрымлівалі палітыку каланізацыі, у барацьбе з нацыянальна-вызваленчым рухам выконвалі паліцэйскія функцыі.

Вынікам усяго гэтага было тое, што ў 1940 г. называлі сябе палякамі ўжо 500 тыс. жыхароў БССР.

І сёння частка земляў, населеных беларусамі, знаходзіцца пад польскім панаваннем. Там зараз пражывае каля 200 тыс. беларусаў.

На тэрыторыі БССР і Віленскай /зараз Вільнюскай/ вобласці Літоўскай ССР пражывае 650 тыс. палякаў. З іх толькі 13 % лічаць роднай мовай польскую, 11 % -- расейскую. 76 жа працэнтаў так званих палякаў лічаць роднай беларускую /+ мову.

## Расейцы

Расейцы як нація склаліся ў виніку змешвання славянських пляменив спочатку з фіна-угорскімі плямёнамі, а потым з рознымі азіяцкімі народамі.

Здаўна звычайнымі былі шлюбныя сувязі /і звязаная з імі метысацыя/ славян -- продкаў расейцаў -- з рознымі мангалоіднымі народамі /печанегі, полаўцы, хазары і г.д./. Метысацыя адбывалася і ў час паходаў азіяцкіх качэўнікаў на Расейскія землі. Асабліва моцным быў гэты працэс ў час 300-гадовага мангола-татарскага панавання.

З пераходам расейцаў да контраступа на Азію /заваёвы Сібіры, Сярэдняй Азii/ метысацыя не спынілася, а наадварот -- павялічилася. Правілам стала, што рускія перасяленцы бралі за жонак абарыгенак. Часам рускія пасяленцы настолькі змешваліся з мясцовым насельніцтвам, што нават гублялі сваю мову і культуру. Напрыклад, "затундренские крестьяне" нізоўя Енісея і Таймыра, руска-усцінцы /нізоўе Індигіркі, камчадалы і інш. Наогул сібіракоў лічаць тыповымі расейцамі, і гэта так і ёсць. Шматлікія прадстаўнікі знатных радоў азіяцкіх народаў увайшлі ў склад пануючага класа Расеі, парадніліся з рускімі дваранскімі, баярскімі, княскімі родамі.

У той час, як ва ўсіх славянскіх краінах і наогул ва ўсёй Еўропе развівалася самакіраванне гарадоў, заканадаўчыя органы, што абіраліся насельніцтвам /парламенты, картэсы, рэйхстагі, соймы і г.д./, расейскі палітычны лад паступова набываў формы ўсходніх дэспаты. Першым сведчаннем павароту грамадской думкі ў бок дыктатуры з"яўляеца літаратурны твор XII ст. "Моление Даниила Заточника", дзе Данііл услаўляе моцную княскую ўладу. У XVI ст. пачынае пашырацца тэорыя боскага паходжання царскай улады, неабмежаванасці і непадкантрольнасці гэтай улады, як атрыманай ад самаго бoga. Адначасова пачынае раздзімацца да неверагодных памераў нацыянальная пыхлівасць. Так, у "Хронографе" -- творы 1512:

прысвечаным гісторыі праваслаўных краін, -- аргрутоўваеща ідэя ю  
вядучага стану праваслаўнай Рәсей ў хрысціянскім свеце. Прыклад-  
на ў гэты ж час расейскімі ڈілосафамі распрацоўваеща тэорыя аб  
Маскве як "трэцім Рыме". Паводле тэорыі, Рымская імперыя /Рым I/  
і Візантыйская імперыя /Рым II/ былі мацнейшымі звышдзяржавамі і  
панавалі над светам, але ж загінулі ў выніку аслаблення самадзяр-  
жаўнай улады. Масква прымае ад іх эстафету сусветнага панавання  
і робіцца "трэцім Рымам", які ніколі не загіне, бо ніколі не згі-  
не дэспатычная ўлада цара. "Москва третій Рым, а четвёртому не  
быть," -- сцвярджалі яны. Ідэолагі тэорыі "трэцяга Рыму" стаялі  
за зневажэннем экспансію, за культурную ізаляванасць, змагаліся су-  
праць любога пранікнення чужой культуры.

У 1549 г. са сваімі канцепцыямі дзяржаўнага будаўніцтва выступіў расейскі дваранін Іван Перасветаў, які аргрутоўваў неабход-  
насць жорсткай ваеннай дыктатуры цара. Ягоныя ідэі знайшли ўласа-  
бленне ў дзеянасці цара Івана Лютага. У 1565 г. Іван Люты абавяс-  
ціў стварэнне "апрычніны", абклаў краіну велізарнымі падаткамі  
на ўтрыманне апрычнага войска і арганізаваў напаўміскі, напаў-  
вайсковы ордэн. У чорнай вopратцы, з прывязанымі да сядла сабачы-  
мі галовамі і мяцёлкамі, апрычнікі кляліся адмовіцца нават ад  
баськоў і падпрадкоўвацца толькі волі цара і пастаўленых ім ка-  
мандзіраў. Адразу пасля стварэння апрычніны началіся смяротныя  
кары баяр, высылкі іх у манастыры. Апрычны тэрор ударыў і па на-  
сельніцтву баярскіх уладанняў, куды ўрываліся царскія слугі, бяс-  
чынствавалі і рабавалі людзей. У 1570 г. Іван Люты на чале апры-  
чнага войска распачаў паход на Ноўгарад. Гэты паход па ўласнай  
краіне суправаджаўся рабаваннем гарадоў і вёсак, якія трапляліся  
па дарозе. Жыхароў катавалі, каралі смерцю, гвалтавалі. Былі зні-  
шчаныя Клін, Таржок, Пскоў, Цвер. У Ноўгарадзе, напрыклад, было  
забіта 6 тыс. жыхароў. На стагоддзі імя Івана Лютага звязалася з  
дзікім разгулам тэрору, з падазронасцю і жорсткасцю, з беззакон-  
нем, дэспатызмам, масавым вынішчэннем невінаватых людзей.



Выпадали молодцу  
Всё шипы да тернии...  
Он обиды зачерпнул  
Полною пригоршней,  
Ну, а горюшка хлебнул --  
Не бывает горше.  
Пей отраву, хоть залейся --  
Благо, денег не берут.  
Сколь, верёвочка, не вейся,  
Всё равно совьёшься в кнут...

Гонит неудачников  
По миру с котомкою,  
Жизнь течёт меж пальчиков  
Паутинкой тонкою.  
Ну, а тех, что повело - повлекло  
По лихой дороге --  
Тех ветрами сволокло  
Пряником в остроги.  
Тут на милость не надейся:  
Стиснуть зубы да терпеть.  
Сколь, верёвочка, не вейся,  
Всё равно совьёшься в плеть...

Эх, родная сторона,  
Сколь в тебе не рыскаю --  
Лобным местом ты красна  
Да верёвкой склизкою.  
А повешенных сам дьявол не считал.  
Голый пятки лижет.  
Эх, досада, мать честна --  
Не пожить, не выжить!  
Ты не вой, не плачь, а смеяся:  
Слёз-то нынче не простят.

Сколь, верёвочка, не вейся,  
Всё равно укоротят...

Ночью думы муторны:  
Плотники не мешкают.  
Не поспеть к заутрене --  
Слишком рано вешают...  
Ты об этом не жалей:  
Что тебе отсрочка?  
На верёвочке твоей  
Нет ни узелочка.  
Лучше ляг да обогрейся:  
Время казни не просплю.  
Сколь, верёвочка, не вейся,  
А сосьёшься ты в петлю....<sup>у</sup>

Ул.Высоцкі

### Расейцы на Беларусі

Асобныя прадстаўнікі расейскай нацыі з"яўляліся на Беларусі пачынаючы з ХІІ ст. Гэта былі ў асноўным людзі, якія беглі ад тыраніі Маскоўскага цара і находзілі прытулак на тэрыторыі дэмакратычнага Вялікага Княства Літоўскага. Напрыклад, князь Курбскі — лідэр расейскай апазіцыі супраць Івана Чотага; Феадосі Касой — рацыяналіст, філосаф, выступаў супраць праваслаўнай царквы; Іван Фёдараў і Пётр Мсцілавец — беларусы, якія першымі ў Расеі пачалі друкаваць кнігі, але ж мусілі бегчы ад расейскага дзікунства, бо іх друкарню спалілі, як сковішча нячысціка, а саміх ледзь не забілі, і інш. Шмат пасяленняў расейцаў узнікла ў канцы ХҮІІ—ХҮІІІ ст. у выніку эміграцыі старавераў, якія беглі ад царскіх рэпресій. У канцы ХҮІІІ ст. Беларусь перайшла пад панаванне Расейскай дзяржавы. Расейцы абвясцілі ўсяму свету, што беларусы — гэта расейскае племя і што яно мусіць быць злучаным з расейскім народам. Перш-наперш рабілася ўсё, каб якімсьці чынам зліквідаваць вунія-

кую царкву, якая да таго часу стала нацыянальной беларускай царквой. На месца вуніяцкага духавенства дасылалася духавенства расейскае, якое ліквідавала вуніяцкія школы, дзе выкладанне вялося па-беларуску. Беларускі Статут Вялікага Княства Літоўскага замяніўся "Соборным Уложением царя Алексея Михайловича". Падаткі павялічыліся ў 6 разоў. Гарады пазбаўляліся самакіравання /магдэбургскага права/. у 1839 г. быў выдадзены загад, які забараняў казаць па-беларуску казані ў царквах і касцёлах. Для нашых земляў быў устаноўлены назоў "Чеверо-Западны край". Русіфікацыя ішла рознымі сродкамі: праз царкву, школу, двары, суды, урады і г.д. Беларусаў не дапускалі да асветы, закрываючи адначасова доступ да беларускай гісторні. Беларускія кніжкі бязлітасна знішчаліся.

У 1864 г., пасля здушэння нацыянальна - вызваленчага паўстання Кастуся Каліноўскага, большая частка мясцовага чыноўніцтва была змененая на выхадцаў з Расеі, а на канфіскаваных ва ўдзельнікаў паўстання землях началі сяліцца расейскія каланісты.

У час першай сусветнай вайны 1914-1918 г.г. адбывалася масаве перасяленне мабілізаваных расейскіх рабочых на прыфронтавыя заводы Беларусі. Пасля другой сусветнай вайны на беларускія заводы таксама была дасланая вялікая колькасць рабочых з Расеі. Пэўная частка расейцаў перасяляеца на Беларусь і зараз у сувязі з цяжкім харчовым станам іх краіны.

Расейскія шавіністы сцвярджалі, што Беларусь -- край вельмі бедны, што ён не зможа існаваць самастойна, бо не здолее сябе нават пракарміць, яны высмеивалі беларускі народ, беларускую культуру, беларускую мову і не дапускалі яе ў грамадскае, культурнае і дзяржаўнае жыццё. Усё гэта адбывалася планава і скіроўвалася на тое, каб падарваць у беларускім народзе веру ў свае сілы, любо да свайго краю, каб прышчапіць беларусам пачуццё ніжэйшасці і такім чынам падрыхтаваць іх псіхалагічна да чужога панавання над імі, да чужой улады, да чужога кіраўніцтва.

Зараз на Беларусі I I34 II7 расейцаў, большасць жыве ў гарадах.

## Жыды<sup>I</sup>

Упершыню ўзгадваюча як жыхары Ізраільскага царства, дзе яны заснавалі некалькі сваіх царстваў на мяжы II і I тысячагоддзяў да н.э. У хуткім часе гэтага царства трапілі пад Рымскае панаванне. Пасля здушэння паўстання, якое ўзнілі жыды супраць рымлян у 68 г.н.э., пачалася масавая эміграцыя гебраяў за межы Ізраілю і расселенне іх па ўсёй тэрыторыі Рымскай імперыі. Жыды пачалі даволі актыўна выцясняць мясцове насельніцтва з гандлю і ліхварства, выкарыстоўваючы сваю моцную згуртаванасць і традыцыйную ўзаемадапамогу. Але гэты жыдоўскі наступ выклікаў у адказ меры па забароне іх абмежаванню іх дзейнасці. Пачаў квітнеть антысемітызм. Менавіта ў гэтих умовах на пачатку II ст. жыдоўскай алігархіі прыйшла думка падсунуць нежыдам такую рэлігію, якая знішчыла б іх нацыянальную згуртаванасць, нацыянальную адметнасць, прышчапіла б ім ідэі непраціўлення злу, абызбройла б перад жыдоўскай "ціхай" экспансіяй. Такой рэлігіяй з'явілася хрысціянства, якое спачатку было іудзейскай сектай, а потым пачало распаўсюджвацца жыдамі па ўсёй Рымскай імперыі.

За трох стагоддзяў хрысціянская рэлігія апанавала Рымскую дзяржаву, а жыды захапілі ключавыя пазіцыі ў эканоміцы. Усё гэта прывяло Рым да занядаду. Германскія і славянскія племёны, якія рассяляліся на тэрыторыі былой Рымскай імперыі, хоць у хуткім часе і прынялі хрысціянства, але ж узялі ад яго толькі форму, адкінушы ідэалогію. Хрысціянства германцаў і славян паступова пачало набываць антысяміцкую афарбоўку. У час Крыжовых паходаў гэты працэс паскорыўся. Жыдоў па ўсёй Еўропе заганялі ў гета, абкладалі цяжкімі падаткамі або зусім высылалі з краіны, канфіскаваўшы ўсю іх маёмасць.

У гэтай абстаноўцы /дзесяці з ХІІІ ст./ жыды, пры дапамозе іх велізарных капіталаў, перайшлі да тактыкі стварэння ў вышэйшых

<sup>I</sup> Слова "жыд" адвею ўжывалася на Беларусі як бытавое і не несла адцення знявагі людзей яўрэйскай нацыянальнасці.

пластах грамадства так званих "груп націску" /зарэз такія групы называюць жыдоўскім ці сіяніцкім лобі/. Галоўнай задачай гэтых лабісцкіх груп, у якія ўваходзіла частка правячай эліты -- з тых, хто не змог устояць перад жыдоўскімі мільёнамі, -- было, па-першае, прававое ўраўнаванне жыдоў з мясцовым насельніцтвам, а, па-другое, раздзіманне канфліктаў унутры нацыі-гаспадыні з мэтай яе аслаблення.

У канцы XVIII ст., у Еўропе ўзнікла арганізацыя масонаў, якая павінна была стаць стрыжнем праждыдоўскіх "груп націску". Арганізацыйнай асновай масонаў была таямнічасть і жорсткая дысцыпліна, ідэйнай жа асновай -- "мэта аб"яднання чалавецтва ў сусветны братэрскі ордэн", што на практицы азначала змаганне за роўныя права жыдоў і мясцовага насельніцтва, за знішчэнне нацыянальных асаблівасцей, за знішчэнне ўсялякіх перашкод вольнаму перамяшчэнню каўпіталаў, за знішчэнне хрысціянскай царквы. У масоны ўступалі аристакраты і купцы, дыпламаты і маракі, афіцэры і вандроўныя акторы. Частку з іх складалі людзі, якія за свае паслугі чакалі і атрымлівалі ад масонаў вялікія гроши і дапамогу ў кар'еры. Другую частку складалі тыя, хто трапляліся на дэмакратычную дэмагогію масонаў, на апазіцыйнасць да афіцыйнай дзяржаўнасці і царквы. На большую ж частку масонаў уздзеянічалі як першыя, так і другія чыннікі. Масонамі былі: расейскі асветнік Новікаў, шмат хто з дзекабрыстаў, Бамаршэ, Гальдоні, Моцарт, Бятховен, Ньютан, Гётэ, Дзідро, Русо, Вальтер, Напалеон, Гарыбалльдзі. Масонамі былі шмат хто з ангельскіх каралёў, прускія каралі Фрыдрых II і Фрыдрых XI, 33 прэзідэнты ЗША, у тым ліку Р.Ніксан, Д.Форд і Р.Рэйган. Ва Францыі прэзідэнты А.Цьер, Ж.Трэві, С.Карно, Ф.Фор, П.Душэр. Масонамі былі ўінстан Чэрчыль і апошні шах Ірана, шмат масонаў на Тайвані, дзе ім дапамагаў сам Чан-Кай-Шы. Шматлікія лацінаамерыканскія дыктатары таксама былі масонамі, у тым ліку і Піначэт. Масонамі была і большасць Расейскага Часовага ўраду 1917 г. на чале з масонам Керанскім. Менавіта пры дапамозе масонскай арганізацыі, якая

з"яўлялася галоўным баявым атрадам жыдоўскіх лобі, жыды на працягу канца ХУІІ і ўсяго XIX ст. дамагліся поўнага свайго раўнапраўя ў Еўропе і Амерыцы, што стала зыходным пунктам іх татальнага наступу ў XX ст.

Моцнаму наступу жыдоў на пазіцыі іншых народаў папярэднічала стварэнне сіяніцкага руху. Адной з яго галоўных мэт з"яўляецца аб'яднанне шматлікіх атрадаў жыдоў розных краін у адзіную міжнародную карпарацыю, ці, як казаў заснавальнік сіянізму Т.Герцль, у "грашовую дзяржаву, якая наводзіла б жах." Канчатковая мэта сіянізму -- жыдоўскае панаванне над усім светам. Вось некалькі цытат аднаго з галоўных тэарэтыкаў і піянераў сіянізму, адэскага нарысіста Ашэра Цві Гінзберга /1856-1927/, які выступаў пад псевданімам Ахад-Гаам: "Жыды -- гэта звышнарод, "этнічная геніяльнасць", для якога ўсё навакольнае служыць лесвіцай, па якой ён узыходзіць ўсё вишэй і вышэй, не зважаючы на памеры шкоды ад гэтага для ўсёй масы ніжэйших істот." "Краіна Ізраіль павінна ахапіць усе краіны зямлі, дзеля выпраўлення свету царствіем бож"ім". "Ажыццяўленне прынцыпаў сіянізму трэба праводзіць на месцах. Палестына павінна стаць не рэальнай радзімай для жыдоў, а духоўным цэнтрам, які будзе каардынаваць і накіроўваць дзейнасць жыдоўства ва ўсіх краінах свету."

Узаемадапамога ў жыдоў развітая больш, чым ва ўсіх краінах свету. Вось некалькі народных жыдоўскіх афарызмаў: "Жыды -- адно цела і адна душа", "Будзем мацаваць сілу адзін аднаго" - і г.д.

Сёння галоўная арганізацый і ідэалагічным цэнтрам жыдоў з"яўляецца сусветная сіяніцкая арганізацый -- Жыдоўскае агенцтва, якое базуецца ў ЗША і Ізраілі. Жыдоўскае агенцтва мае свае філіі ва ўсіх краінах, дзе дзейнічаюць жыдоўскія абшчыны /зараз на зямлі 13,5 млн. жыдоў, з іх у ЗША -- 6,1 млн., Ізраілі - 3,2 млн., СССР -- 1,8 млн./. При дапамозе масонскай арганізацыі /якая зараз налічвае каля 14 млн. чалавек/ і іншых сіяніцкіх лобі жыды захапілі ўладу ў ЗША. Жыды складаюць 3 % ад усяго насельніцтва

ЗША, затое кожны пяты американскі міліянер -- жыд. У жыдоўскіх банках знаходзіцца 40 % акцый усіх буйных кампаній ЗША, што дазваляе кантроліваць каля 90 % усіх капіталаў і прыкладна столькі ж працэнтаў газет, радыё- і тэлекампаній. З 6,1 млн. жыдоў, якія пражываюць у Штатах, 55 % належаць да буйной, сярэдняй і дробнай буржуазіі, 20 % -- да інтэлігенцыі і толькі 25 % -- да рабочых / прычым большасць з іх належаць да т.зв. рабочай арыстакраты/. 60 % бюджету дэмакратычнай партні складаюць жыдоўскія гроши. Рэспубліканская ж партнія фінансуецца жыдамі на 40 %. З 1983 г. пацвыглядам дапамогі амерыканскія падаткаплацельшчыкі аддаюць штогод Ізраілю даніну ў памеры 2,5 млрд. долараў.

Другой па сіле сіяністаў і іх дапамагатых краінай з"яўляецца Англія. Так, у 1977 г. у парламенцкай фракцыі кансерватыўнай партні каля 150 членаў з 200 былі ці жыдамі, ці жыдоўскімі лобі. Мощная сіяніцка-масонскія групоўкі існуюць у іншых краінах Захоўнай Еўропы, Латынскай Амерыкі, у Канадзе, ПАР.

### Жыды на Беларусі

Жыды з"явіліся на беларускіх землях у канцы XIУ ст. Яны пачалі перш-наперш забіраць у свае руکі гандаль і адыгрываць ролю пасрэднікаў у замежным гандлі Беларусі з Захоўнай Еўропай. Жыды пашыралі сваю эксплуатацыю і хутка забралі ў свае руکі больш прыбытковыя крыніцы. У канцы XIУ ст. з боку жыхарства паўстала супроты жыдоў настолькі моцная рэакцыя, што Вялікі князь Аляксандр выдаў закон аб выгнанні жыдоў з Беларусі. Іхняя маёмы были канфіскаваныя, самі ж жыды ўцяклі ў Польшчу. Праз некалькі год, аднак, выйшаў новы закон, які дазваляў жыдам вяртацца на Беларусь. Перасяляліся яны з Захоўнай Еўропы, найбольш з Германіі і Польшчы. Ад гэтага часу, нягледзячы на даволі частыя антыжыдоўскія выступленні насельніцтва, іх роля ў эканамічным жыцці паступова ўзрасла. Жыды апанаўвалі ўвесь гандаль, рамёствы, апанаўвалі гарды, дзе яны складалі 50-60 %, мястэчкі /70-80 %/ і нават вёс-

кі, закладаючы там свае шынкі, праз якія шырлалася не толькі п"янства, але і бязмежная эксплуатацыя сялян.

На пачатак Кастрычніцкай рэвалюцыі на Беларусі было 1370 тыс. жыдоў, што складала дзесяці 14 % ад усяго насельніцтва. Рабочы клас на Беларусі быў на 52 % з жыдоў. У нашым краі дзейнічалі Ёудоўская незалежная рабочая партыя, Ёудоўская сацыял-дэмакратычная рабочая партыя, Бунд, якія былі чиста ёудоўскімі. У "Северо-Западной секцыі" РСЛРП жыдоў было каля 50 %.

Пасля перамогі Савецкай улады на Беларусі, большасць ёудоўскіх рабочых партый сама распусціліся, а іх члены ўвайшлі ў склад КПБ. У 1928 г. жыды ў партыі і савецкім апараце складалі каля 50 %.

С канца 1928 г. ва ўсёй камуністычнай прэсе, на розных сходах і мітынгах ва ўстановах, урадах і школах пачалася кампанія супраць "беларускага нацыяналізму і кантррэвалюцыі", які нібыта пачаў апанаўваць беларускае грамадства ў форме "нацыянал-дэмакратызму". У канцы 1928 г. вымушаныя былі пакінуць Менскі ўніверсітэт маладыя беларускія пісьменнікі -- студэнты Александровіч, Дудар і Зарэцкі. 31.8.1929 г. з пасады камісара асветы БССР звольнілі А.Баліцкага. 14.9.1929 г. звольнілі камісара земляробства З.Прышчэпава. Крыху раней з пасады старшыні ўраду БССР звольнілі Я.Адамовіча. 16.10.1929 г. з пасады сакратара Беларускай Акадэміі Навук звольнілі С.Некрашэвіча. Увесну і асабліва ўлетку 1930 г. былі праведзеныя арышты сярод беларускай інтэлігенцыі. Арыштованыя былі А.Цвікевіч, В.Ластоўскі, А.Смоліч, Я.Лёсік, С.Некрашэвіч, А.Адамовіч, праф. Эпімах-Шыпіла, браты Гарэцкія, рэктар Менскага ўніверсітэта праф. Пічэта, былы камісар земляробства Прышчэпаў, пісьменнікі Ул.Дубоўка, Я.Пушча, А.Бабарэка, У.Кылка і інш. -- агулам 300 асоб. Прэзідэнт беларускай Акадэміі Навук праф. Ігнатоўскі, якога таксама збіраліся арыштаваць, скончыў жыццё самагусствам. У 1933 г. былі арыштованы ўсе беларускія паслы ў польскі сойм з Беларускай Сялянска-Работніцкай Грамады і "Змагання", якія ўцяклі з Заходняй Беларусі ў БССР ці былі вымененыя як

палітвязні. Агулам у той час было арыштавана 96 асоб на чале з пасламі Рак-Міхайлоўскім, Тарашкевічам, Мятлом, Баранам, Кахановічам і інш. У 1937 г. быў арыштаваны З. Жылуновіч /Цішка Гартны/, беларускі паэт Міхась Чарот, праф. Шчарбакоў, Кернажыцкі, сакратар КПБ Гікала, старшыня Рады Народных Камісараў БССР Галадзед, старшыня ЦВК Чарвякоў, камандзір Беларускай Вайсковай Акругі Убарэвіч, начальнік беларускай чыгункі Уладзімірскі, камісар асветы Дзякаў і шмат іншых. Чысты падлеглі ўсе партніныя арганізацыі. У Віцебску, напрыклад, было арыштавана 98 % камуністаў, у Гомлі — 95 %. Усяго на тэрыторыі Савецкай Беларусі з 1928 па 1941 г.г. быў рэпрэсавана /знішчана і асуджана на розныя тэрміны катаргі/ больш за 2 млн. чал.

У гэты самы час /г.зн. 30- — пач.40-х г.г./ ідзе бурны рост жыдоўскай праслойкі ва ўсіх дзяржаўных установах і ў партні. На пачатак 1941 г. жыды ў Чаветах, партні, прафсаюзах, гаспадарчых установах, у судах складалі каля 80 %. Пры гэтым працэнт быў больш у вышэйшых эшэлонах і меншы — у ніжэйшых.

У часы другой сусветнай вайны жыды падлеглі масаваму вынішчэнню, што прывяло да значнага скарачэння іх колькасці.

Зараз на Беларусі 135 563 жыда, не лічачы тых, хто назваў сябе рускім ці беларусам /перапіс 1979 г./. 98 % з іх живе ў гарадах. У 1979 г. 17,8 % жыдоў назвалі роднай мову сваёй нацыянальнасці, больш за 80 % — рускую, каля 2 % — беларускую /?!.

Зараз пры 1,3 % ўсяго насельніцтва жыды ў партні і савецкім апараце на Беларусі складаюць 20 %.

### Б е л а р у с ы

Пайшлі ад зліця славянскіх плямёнаў з балцкімі плямёнамі.

Зараз у свеце 10,5 млн. беларусаў. З іх у БССР — 7 568 тыс. чал., у РСФСР — 1 052 тыс. /кампактнымі групамі жывуць у Беларускай, Пскоўскай, Бранскай вобл., Карэльскай АССР і Зах. Сібіры/, ва ўсці — 406 тыс. /кампактнай масай — на поўначы Чарнігаўскай

вобл./, у Казахскай ССР -- 181 тыс., Латвійскай ССР -- 112 тыс. /кампактнай масай у раёне горада Даўгаўпілс/, у Літоўскай ССР -- 58 тыс. /кампактнай масай -- у раёне горада Вільнюс/, у ПНР -- 200 тыс. /кампактнай масай у Беластоцкім ваяводстве/, у Эстонскай ССР -- 23 тыс., іншых рэспубліках -- 63 тыс. У ЗША, Канадзе, Аргенціне і інш, краінах -- каля 800 тыс. беларусаў. Лічаць роднай беларускую мову ў БССР -- 6319 тыс. беларусаў, у РСФСР -- 376тыс., у УССР -- 142 тыс., Каз. ССР -- 69 тыс., Латв. ССР -- 43 тыс., Літ. ССР -- 27 тыс.

Уся гісторыя беларускай нацыі -- гэта жорсткая вайна супраць ворагаў за сваё існаванне.

У 885 г. Кіеўскі князь Алег зрабіў драпежны налёт на беларускае племя радзімічаў і вынішчыў шмат людзей. У 984 г. Кіеўскі князь Уладзімір Святаслававіч паўтарыў набег, пакінуўшы на сваім шляху дзесяткі спаленых беларускіх вёсак. У 1065 г. Кіеўскі князь Ізяславаў захапіў Менск, спаліў яго і вынішчыў усіх яго жыхароў. У 1078 г. Кіеўскі князь Уладзімір Манамах знішчыў Лагойск, Лукомль Друцк, а ў 1084 г. -- Менск разам з усімі жыхарамі. У 1119 г. расейскія войскі зноў знішчылі Менск. У 1128 г. расейцы разрабавалі Лагойск, Друцк, Барысаў. У 1500-1503 г.г. рускія войскі спустошылі Браншчыну, Гомельшчыну, Смаленшчыну. У 1512-1522 г.г. расейцы разрабавалі гарады Смаленск, Дуброўка, Крычаў і Мсціслаў. У 1534-37 г.г. расейцы спустошылі ўсход Віцебскай, Полацкай зямель, раёны Крычава, Браслава, Радамлі, Мсціслава, Магілева. У 1633 г. расейцы спустошылі Смаленшчыну. У 1648-1667 г.г. расейцамі і палякамі было знішчана каля 1,5 млн. беларусаў. У 1700-1721 г.г. расейскімі, шведскімі і польскімі войскамі было знішчана каля 700 тыс. беларусаў. У 1812 г. у час вайны паміж расейцамі і француза-мі было знішчана каля 500 тыс. беларусаў. У час здушэння паўстання 1863 г. расейцы знішчылі каля 50 тыс. беларусаў. З 1914 па 1921 г.г. нямецкімі, расейскімі і польскімі войскамі было знішчана каля 1,4 млн. беларусаў. Каля 1 млн. беларусаў было знішчана на тэ-

рыторыі СССР у 1930-1940 г.г. На тэрыторыі Зах.Беларусі з 1921 па 1933 г.г. польскімі акушантамі было знішчана каля 200 тыс. беларусаў. З 1941 па 1954 г.г. нямецкімі войскамі і сталінскімі войскамі НКВД было знішчана каля 2 млн. беларусаў.

Але ж:

"Не загаснуць зоркі ў небе,  
Покі неба будзе.  
Не загіне край забраны,  
Покі жывы людзі..."

Я.Купала

Факты і лічбы ўзятыя з кніг:

Афанасьев А.Л. Полынь в чужих полях. Мн., "Вышэйшая школа", 1985г.

История СССР с древнейших времён до 1861 года. Под ред. проф.

П.И.Кабанова и проф. В.В.Мавродина. М., "Просвещение",  
1974 г.

История СССР с древнейших времён до конца ХУІІІ века. Под ред.

Б.А.Рыбакова. М., "Высшая школа", 1975 г.

Ладейкин В.П. Источник опасного кризиса. М., "Политиздат", 1973 г.

Расы и общество. М., изд."Наука", 1982 г.

Самбук С.М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине  
XIX века. Мн., "Наука и техника", 1980 г.

Семенюк В.А. Сионизм в политической стратегии империализма. Мн.,  
"Беларусь", 1981 г.

ЦСУ СССР. Численность и состав населения СССР. По данным Всесо-  
юзной переписи населения 1979 г. М., "Финансы и стати-  
стика", 1985 г.

Яковлев Н.Н. Іавгуста 1914. М., "Молодая гвардия", 1974 г.